



ПРАГРАМА

IV Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”

“Музей: навука, інавацыі, камунікацыя”

4 – 6 кастрычніка 2019 г.

г. Брэст

04.10.2019 г.

Дзяржаўная ўстанова “Брэсцкая абласная спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву” (легкаатлетычны манеж)

(вул. Маскоўская, 151)

10.00 – 18.00

Заезд і рэгістрацыя ўдзельнікаў форуму, падрыхтоўка экспазіцыйных пляцовак.

05.10.2019 г.

10.00 – 12.00

Дзелавая праграма форуму (кабінет дзелавой праграмы).

ПРОГРАММА

IV Национального форума «Музеи Беларуси»

«Музей: наука, инновации, коммуникация»

4 – 6 октября 2019 г.

г. Брест

04.10.2019 г.

Государственное учреждение «Брестская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (легкоатлетический манеж)

(ул. Московская, 151)

10.00 – 18.00

Заезд и регистрация участников форума, подготовка экспозиционных площадок.

05.10.2019 г.

10.00 – 12.00

Деловая программа форума (кабинет деловой программы).

12.00 – 18.00

Работа галоўнай экспазіцыі форуму.

12.00 – 13.30

Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой праграмы). Прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і культурна-адукацыйных праектаў.

14.00 – 14.30

Урачыстая цырымонія адкрыцця форуму (кабінет дзелавой праграмы).

14.30 – 16.30

Знаёмства членаў журы і гасцей з экспазіцыяй форуму.

14.30 – 18.00

Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой праграмы). Прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і культурна-адукацыйных праектаў.

17.00 – 18.00

Урачыстая цырымонія адкрыцця адноўленай экспазіцыі археалагічнага музея “Бярэсце” (Брэсцкая крэпасць, Шпітальны востраў).

06.10.2019 г.

10.00 – 13.00

Дзелавая праграма форуму (аўдыторыя №300).

10.00 – 16.30

Работа галоўнай экспазіцыі форуму.

10.00 – 14.30

12.00 – 18.00

Работа галоўнай экспазіцыі форуму.

12.00 – 13.30

Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой праграмы). Прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і культурна-адукацыйных праектаў.

14.00 – 14.30

Торжэственная церемонія адкрыцця форуму (кабінет дзелавой праграмы).

14.30 – 16.30

Знаёмства членаў журы і гасцей з экспазіцыяй форуму.

14.30 – 18.00

Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой праграмы). Прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і культурна-адукацыйных праектаў.

17.00 – 18.00

Торжэственная церемонія адкрыцця абновленай экспазіцыі археалагічнага музея «Берэсьце» (Брэсцкая крэпасць, Госпітальны астрoв).

06.10.2019 г.

10.00 – 13.00

Дзелавая праграма форуму (аудыторыя №300)

10.00 – 16.30

Работа галоўнай экспазіцыі форуму

10.00 – 14.30

Дэманстрацыйная праграма (кабінет дзелавой праграмы):

- прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і культурна-адукацыйных праектаў;

- прэзентацыі кампаній, якія працуюць у сферы музейнай індустрыі.

12.00 – 14.00

Аглядная экскурсія па г. Брэсту.

Знаёмства з новымі экспазіцыямі Мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая крэпасць-герой”.

15.00 – 16.30

Урачыстая цырымонія закрыцця форуму. Узнагароджанне ўдзельнікаў (кабінет дзелавой праграмы).

**ДЗЕЛАВАЯ ПРАГРАМА
IV Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”**

05.10.2019 г.

Мадэратар: Сапоцька Павел Міхайлавіч

10.00 – 10.20

Музейны менеджмент: патрабаванні XXI стагоддзя.

Брызгалаў Міхаіл Аркадзевіч, г. Масква (Расійская Федэрацыя)

10.20 – 10.40

Пушкінскі запаведнік, яго асветніцкія і адукацыйныя праграмы для наведвальнікаў і мясцовай

Дэманстрацыйная праграма (кабінет делавой праграмы):

- прэзентацыі музеяў, экспазіцыйных і культурна-адукацыйных праектаў;

- прэзентацыі кампаній, работающих в сфере музейной индустрии

12.00 – 14.00

Обзорная экскурсия по г. Бресту.

Знакомство с новыми экспозициями Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

15.00 – 16.30

Торжественная церемония закрытия форума. Награждение участников (кабинет деловой программы).

**ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
IV Национального форума «Музеи Беларуси»**

05.10.2019 г.

Модератор: Сапоцько Павел Михайлович

10.00 – 10.20

Музейный менеджмент: требования XXI века.

Брызгалов Михаил Аркадьевич, г. Москва (Российская Федерация)

10.20 – 10.40

Пушкинский заповедник, его просветительские и образовательные программы для посетителей и местного

супольнасці

Васілевіч Георгій Мікалаевіч, Пушкінскія горы
(Расійская Федэрацыя)

10.40 – 11.00

Музейныя тэорыя і практыка ў лютэрку айчынных дысертацыйных даследаванняў.

Гужалоўскі Аляксандр Аляксандравіч, г. Мінск
(Рэспубліка Беларусь)

11.00 – 11.20

Формы музейнай камунікацыі і развіццё міжкультурнага ўзаемадзеяння.

Чувілава Ірына Валянцінаўна, г. Масква (Расійская Федэрацыя)

11.20 – 11.40

Практыка самапазіцыянавання музеяў і бібліятэк (на прыкладзе комплексу мерапрыемстваў па ўшанаванні Берасцейскай Бібліі).

Суша Алесь Аляксандравіч, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

11.40 – 12.00

Прэзентацыя пілотнага нумара беларускага перыядычнага музейнага выдання "Беларускі музей".

Сапоцька Павел Міхайлавіч, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

саобщества

Василевич Георгий Николаевич, Пушкинские горы
(Российская Федерация)

10.40 – 11.00

Музейные теория и практика в зеркале отечественных диссертационных исследований.

Гужаловский Александр Александрович, г. Минск
(Республика Беларусь)

11.00 – 11.20

Формы музейной коммуникации и развитие межкультурного взаимодействия.

Чувилова Ирина Валентиновна, г. Москва
(Российская Федерация)

11.20 – 11.40

Практика самопозиционирования музеев и библиотек (на примере комплекса мероприятий по возвращению и воссозданию Брестской Библии).

Суша Александр Александрович, г. Минск
(Республика Беларусь)

11.40 – 12.00

Презентация пилотного номера белорусского периодического музейного издания "Белорусский музей".

Сапотько Павел Михайлович, г. Минск (Республика Беларусь)

**06.10.2019 г.
(аўдыторыя №300)**

Мадэратар: Сташкевіч Ала Барысаўна

10.00 – 10.25

Вяртанне скрадзенага "Врубеля" як вынік музейнага даследавання.

Кальчурына Вера Сямёнаўна, г. Ерэван (Рэспубліка Армения)

10.25 – 10.45

Месца і роля музея ў палітыцы ўстойлівага развіцця.
Дзям'ян Валянціна Уладзіміраўна, Буцэнка Аляксандр Алімавіч, г. Кіеў (Украіна)

10.45 – 11.10

Музей як прастора камемарацыі і дыялогу.
Сташкевіч Ала Барысаўна, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

11.10 – 11.35

Аб вопыце работы музея Крыш'яніса Барона з дзіцячай аўдыторыяй.

Дзіта Барона, г. Рыга (Латвія)

11.35 – 11.45

Канцэптэуальныя падыходы да стварэння выставачнага праекта "Захавальнікі памяці: музеі і калекцыянеры".

Ладзісаў Алег Іванавіч, г. Мінск (Рэспубліка

**06.10.2019 г.
(аудыторыя №300)**

Модэратар: Сташкевіч Ала Борисовна

10.00 – 10.25

Возвращение украденного "Врубеля" как итог музейного исследования.

Кальчурина Вера Семеновна, г. Ереван (Республика Армения)

10.25 – 10.45

Место и роль музея в политике устойчивого развития.

Демьян Валентина Владимировна, Буценко Александр Алимович, г. Киев (Украина)

10.45 – 11.10

Музей как пространство коммеморации и диалога.
Сташкевич Алла Борисовна, г. Минск (Республика Беларусь)

11.10 – 11.35

Об опыте работы музея Кришьяниса Барона с детской аудиторией.

Дита Барона, г. Рига (Латвия)

11.35 – 11.45

Концептуальные подходы к созданию выставочного проекта "Хранители памяти: музеи и коллекционеры".

Ладисов Олег Иванович, г. Минск (Республика Беларусь)

Беларусь)

11.45 – 12.00

Адказнасць музея ў грамадстве інтэрнэт-эканомікі. Крэатыўныя ідэі Шэньянскага фінансавага музея як базы фінансавай адукацыі.

Чжан Лянсін, Шэньянскі фінансавы музей (Кітай)

12.00 – 12.15

Прэзентацыя праекта «Рэгіянальная Музейная Акадэмія» (ІКОМ Беларусі, Фонд «Культурная спадчына і сучаснасць», Інстытут Гётэ ў Мінску).

Бембель Таццяна Алегаўна, Сташкевіч Ала Барысаўна, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

12.15 – 12.25

Як музеям зберагаць спадчыну ў лічбавую эпоху і прывабліваць наведвальніка?

Прадстаўнікі кампаніі «Feeling Films»: Дзмітрый Соркін, сузаснавальнік і креатыўны прадзюсар; Павел Фірсаў, сузаснавальнік, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

12.25 – 12.40

Інавацыйнае развіццё Нацыянальнага гістарычнага музея на прыкладзе сектара Дзяржаўнага каталога музейнага фонду Рэспублікі Беларусь.

Храмы Аляксандр Васільевіч, Балабаеў Аркадзь Анатольевіч, г. Мінск (Рэспубліка Беларусь)

12.40 – 13.00

Асноўныя тренды ў вытворчасці сучаснага вітрыннага абсталявання.

11.45 – 12.00

Адказнасць музея в обществе интернет-экономики. Креативные идеи Шэньянскага фінансавога музея как базы фінансавога образования.

Чжан Лянсин, Шэньянскі фінансавы музей (Кітай)

12.00 – 12.15

Презентация проекта «Региональная Музейная Академия» (ИКОМ Беларуси, Фонд «Культурное наследие и современность», Институт Гете в Минске).

Бембель Татьяна Олеговна, Сташкевич Алла Борисовна, г. Минск (Республика Беларусь)

12.15 – 12.25

Как музеям сохранять наследие в цифровую эпоху и привлекать посетителя?

Представители компании «Feeling Films»: Дмитрий Соркин, соучредитель и креативный продюсер; Павел Фирсов, соучредитель, г. Минск (Республика Беларусь)

12.25 – 12.40

Иновационное развитие Национального исторического музея на примере сектора Государственного каталога музейного фонда Республики Беларусь.

Храмой Александр Васильевич, Балабаев Аркадий Анатолевич, г. Минск (Республика Беларусь)

12.40 – 13.00

Основные тренды в производстве современного витринного оборудования.

Яўген Сальнікаў, кампанія «Кунстверк», г. Масква
(Расійская Федэрацыя)

**ДЭМАНСТРАЦЫЙНАЯ ПРАГРАМА
IV Нацыянальнага форуму “Музеі Беларусі”**

05.10.2019 г.

(кабінет дзелавой праграмы)

12.00 – 13.30, 14.30 – 14.45

Прэзентацыі музеяў Брэсцкай вобласці

12.00 – 12.04

ДУК “Мемарыяльны музей-сядзіба імя Т.
Касцюшкі”

“Косаўскі палацава-паркавы ансамбль. Мінулае.
Сучаснасць. Будучыня”.

12.04 – 12.10

ДУ “Музей Беларускага Палесся”.

Прэзентацыя “Музей Беларускага Палесся”.

12.10 – 12.25

ДУК “Івацэвіцкі гісторыка-краязнаўчы музей”.

“Адзін дзень з жыцця партызанскага атрада. Па
старонках партызанскіх рукапісных часопісаў”.

12.25 – 12.35

ДУК “Лунінецкі раённы краязнаўчы музей”

Евгений Сальников, компания «Кунстверк», г.
Москва (Российская Федерация)

**ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
IV Национального форума «Музеи Беларуси»**

05.10.2019 г.

(кабінет делавой праграмы)

12.00 – 13.30, 14.30 – 14.45

Презентации музеев Брестской области

12.00 – 12.04

ГУК “Мемориальный музей-усадьба им. Т.
Костюшко.”

«Коссовский дворцово-парковый ансамбль.
Прошлое. Настоящее. Будущее».

12.04 – 12.10

ГУ «Музей Белорусского Полесья».

Презентация «Музей Белорусского Полесья».

12.10 – 12.25

ГУК «Ивацевичский историко-краеведческий
музей».

«Один день из жизни партизанского отряда. По
страницам партизанских рукописных журналов»

12.25 – 12.35

ГУК «Лунинецкий районный краеведческий музей».

«Пять причин прийти в музей»

<p>“Пяць прычын пайсці ў музей”.</p> <p>12.35 – 12.47</p> <p>УК “Баранавіцкі краязнаўчы музей”</p> <p>Музейна-тэатралізаваны спектакль “Успамінаючы пра Першую сусветную вайну... Дом спадара Брэгмана”.</p> <p>12.47 – 12.50</p> <p>ДУК “Раённы музейны комплекс імя Напалеона Орды”.</p> <p>Фрагмент музычнага суправаджэння экскурсіі ў стылі XIX стагоддзя.</p> <p>12.50 – 13.00</p> <p>ДУК “Ваенна-гістарычны музей імя Дз.К. Удовікава”.</p> <p>Прэзентацыя музея. Прэзентацыя “Культурна-гістарычная спадчына Драгічыншчыны”.</p> <p>13.00 – 13.20</p> <p>ДУК “Мотальскі музей народнай творчасці”.</p> <p>Інтэрактыўная праграма “Вясельны каравай”.</p> <p>13.20 – 13.30</p> <p>ДУК “Гісторыка-мемарыяльны музей “Сядзіба Нямцэвічаў”.</p> <p>“Гаспадары сядзібы Нямцэвічаў. Ваенна-гістарычная рэканструкцыя “Скокі – 2018”.</p> <p>14.30 – 14.45</p> <p>ДУК “Музей народнай творчасці “Бездзежскі фартушок”.</p> <p>“Скарбы Бездзежскага краю”.</p>	<p>12.35 – 12.47</p> <p>УК «Барановичский краеведческий музей».</p> <p>Музейно-театрализованный спектакль «Вспоминая о Первой мировой войне... Дом господина Брегмана».</p> <p>12.47 – 12.50</p> <p>ГУК «Районный музейный комплекс имени Наполеона Орды».</p> <p>Фрагмент музыкального сопровождения экскурсии в стиле XIX века.</p> <p>12.50 – 13.00</p> <p>ГУК «Военно-исторический музей им. Д.К. Удовикова».</p> <p>Презентация музея. Презентация «Культурно-историческое наследие Дрогичинщины».</p> <p>13.00 – 13.20</p> <p>ГУК «Мотольский музей народного творчества».</p> <p>Интерактивная программа «Свадебный каравай».</p> <p>13.20 – 13.30</p> <p>ГУК “Историко-мемориальный музей «Усадьба Немцевичей».</p> <p>«Хозяева усадьбы Немцевичей. Военно-историческая реконструкция «Скоки – 2018».</p> <p>14.30 – 14.45</p> <p>ГУК «Музей народного творчества Бездежский фартушок».</p> <p>«Сокровища Бездежского края».</p>
--	--

Прэзентацыі рэспубліканскіх музеяў

14.45 – 14.55

ДУ “Мемарыяльны комплекс “Брэсцкая крэпасць-герой”.

Прэзентацыя аб’ектаў мемарыяла.

14.55 – 15.15

Установа “Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны”.

“Рукапісныя часопісы беларускіх партызан – унікальная з’ява ў гісторыі і культуры Беларусі”.

15.15 – 15.20

Установа “Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы”.

Відэаролік “Я – музей”.

15.20 – 15.35

Установа “Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа”.

«У словах-вобразах, у песнях вольнаплынных».

15.35 – 15.50

Установа “Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры”.

Інтэрактыўная прэзентацыйная праграма.

15.50 – 16.00

Установа “Музей “Замкавы комплекс “Мір”.

Міжнародныя выставачныя праекты.

16.00 – 16.10

НДіАУК “Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік”.

Прэзентацыі рэспубліканскіх музеяў

14.45 – 14.55

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой».

Прэзентацыя аб’ектаў мемориала.

14.55 – 15.15

Учреждение «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны».

«Рукописные журналы белорусских партизан – уникальное явление в истории и культуре Беларуси».

15.15 – 15.20

Учреждение “Государственный литературный музей Янки Купалы».

Видеоролик «Я – музей».

15.20 – 15.35

Учреждение «Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа».

«У словах-вобразах, у песнях вольнаплынных».

15.35 – 15.50

Учреждение “Государственный музей истории белорусской литературы”.

Интерактивная презентационная программа.

15.50 – 16.00

Учреждение «Музей «Замковый комплекс «Мир».

Международные выставочные проекты.

16.00 – 16.10

НИиПУ «Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник».

Відэапрэзентацыя “Музеі Полацка запрашаюць”.

**Прэзентацыі музеяў устаноў адукацыі
16.10 – 16.15**

Народны літаратурна-краязнаўчы музей ДУА «Дастоеўская сярэдняя школа імя Ф.М. Дастаеўскага» Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

Гульня-прэзентацыя «Род Дастаеўскіх на Іванаўскай зямлі».

16.15 – 16.20

Музей вайны ў Афганістане ДУА «Сярэдняя школа №13 г. Брэста імя В.І. Хована».

Прэзентацыя дзейнасці музея «Афганістан – болит в моей душе...».

16.20 – 16.25

Народны гісторыка-краязнаўчы музей ДУА «Міёрская сярэдняя школа №3 імя Героя Савецкага Саюза Ягора Андрэевіча Томка» Віцебскай вобласці.

Творчая прэзентацыя сацыяльна-культурнага праекта «Шлях, які мы выбіраем».

16.25 – 16.30

Політэхнічны музей ДУА «Сярэдняя школа №30 г. Гомеля».

Інтэрактыўная прэзентацыя накірункаў дзейнасці музея «Праз музей у касмічныя далі».

16.30 – 16.35

Музей гісторыі адукацыі Шчучыншчыны ДУА «Гімназія г. Шчучына» Гродзенскай вобласці.

Видеопрэзентацыя «Музеі Полоцка приглашают».

**Прэзентацыі музеяў устаноў адукацыі
16.10 – 16.15**

Народны літаратурна-краеведчы музей ГУО «Дастоеўская сярэдняя школа ім. Ф.М. Дастоеўскага» Івановскага раёна Брэсцкай вобласці.

Ігра-прэзентацыя «Род Дастоеўскіх на Івановскай земле».

16.15 – 16.20

Музей вайны в Афганістане ГУО «Сярэдняя школа №13 г. Брэста ім. В.І. Хована».

Прэзентацыя дзейнасці музея «Афганістан – болит в моей душе...».

16.20 – 16.25

Народны гісторыка-краеведчы музей ГУО «Міорская сярэдняя школа №3 ім. Героя Советскага Саюза Егора Андреевича Томка» Віцебскай вобласці.

Творчы прэзентацыя сацыяльна-культурнага праекта «Путь, который мы выбираем».

16.25 – 16.30

Політэхнічны музей ГУО «Сярэдняя школа №30 г. Гомеля».

Інтэрактыўная прэзентацыя накірункаў дзейнасці музея «Через музей в космические дали».

16.30 – 16.35

Музей гісторыі адукацыі Шчучыншчыны ГУО «Гімназія г. Шчучына» Гродзенскай вобласці.

Творчае прадстаўленне культурна-адукацыйнага праекта «Ад берасты да кнігі».

16.35 – 16.40

Комплексны краязнаўчы музей ДУА «Дараганаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – сярэдняя школа» Асіповіцкага раёна Магілёўскай вобласці.

Творчая прэзентацыя дзейнасці «Замалёўка часу: Дараганаўскі музей – незвычайная таямніца мінулага».

16.40 – 16.45

Народны музей станаўлення і развіцця школы-інтэрната УА «Уздзенская дзяржаўная санаторная школа-інтэрнат для дзяцей з саматычнай паталогіяй» Мінскай вобласці.

Тэатралізаваная прэзентацыя дзейнасці «Гісторыя школы ў асобах».

16.45 – 16.50

Музей баявой славы ДУА «Сярэдняя школа №83 г. Мінска імя Г.К. Жукава»

Прэзентацыя «Фарміраванне камунікатыўнай прасторы».

Прэзентацыі музеяў Гродзенскай вобласці

16.50 – 17.10

УК «Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей».

Музейны дывертысмент «Містычныя гісторыі & Ноч, калі яны ажываюць».

Творческое представление культурно-образовательного проекта «От бересты к книге».

16.35 – 16.40

Комплексный краеведческий музей ГУО «Дорогановский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Осиповичского района Могилевской области.

Творческая презентация деятельности «Зарисовка времени: Дорогановский музей – необычная тайна прошлого».

16.40 – 16.45

Народный музей становления и развития школы-интерната УО «Уздзенская государственная санаторная школа-интернат для детей с соматической патологией» Минской области.

Театрализованная презентация деятельности «История школы в личностях».

16.45 – 16.50

Музей боевой славы ГУО «Средняя школа №83 г. Минска им. Г.К. Жукова».

Презентация «Формирование коммуникативного пространства».

Презентации музеев Гродненской области

16.50 – 17.10

УК «Гродненский государственный историко-археологический музей».

Музейный дивертисмент «Мистические истории &

17.10 – 17.30

УК “Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі”.
Анімацыйна-адукацыйная праграма “Кола гісторыі”.

17.30 – 17.45

ДГКУ “Музей-сядзіба М.К. Агінскага”.
Відэапрэзентацыя “Паўночныя Афіны”. Минулае.
Сучаснасць. Будучыня”.

17.45 – 18.00

ДУ “Музей Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы”.
Відэаролік з каментарыямі “Цікавыя факты з жыцця
вавёрак”.

06.10.2019 г.

(кабінет дзелавой праграмы)

Прэзентацыі музеяў Віцебскай вобласці

10.00 – 10.02

УК “Віцебскі абласны краязнаўчы музей”.
Відэаролік “Запрашэнне ў музей”.

10.02 – 10.22

УК “Віцебскі абласны музей Героя Савецкага Саюза
М.П. Шмырова”.

Праграма “Памяці сувязная нітка” (электронная база
дадзеных абаронцаў Айчыны і ахвяраў ВАВ на тэрыторыі
Віцебскай вобласці).

10.22 – 10.30

Ночь, когда они оживают».

17.10 – 17.30

УК «Гродненский государственный музей истории
религии».

Анимационно-образовательная программа «Колесо
истории».

17.30 – 17.45

ГИКУ «Музей-усадьба М.К. Огинского».
Видеопрезентация «Северные Афины». Прошлое.
Настоящее. Будущее».

17.45 – 18.00

ГУК «Музей Белки в Большой Берестовице».
Видеоролик с комментариями «Интересные факты
из жизни белок».

06.10.2019 г.

(кабинет деловой программы)

Презентации музеев Витебской области

10.00 – 10.02

УК «Витебский областной краеведческий музей».
Видеоролик «Приглашение в музей».

10.02 – 10.22

УК «Витебский областной музей Героя Советского
Союза М.Ф. Шмырева».

Программа «Памяти связующая нить» (электронная
база данных защитников Отечества и жертв ВОВ на
территории Витебской области).

УК “Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва”.
“Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва” (агляд).
“Стварэнне Музея гісторыі ВНМВ”.

10.30 – 10.40

ДУК “Глыбоцкі гісторыка-этнографічны музей”.
“Вишнёвая сталіца” Беларусі.

10.40 – 10.50

УК “Музей гісторыі і культуры г. Наваполацка”.
“Ад мінулага да сучаснага”.

10.50 – 10.55

ДУ “Бягомльскі музей народнай славы”.
“Гартаючы старонкі ўнікальнага летапісу”.

Прэзентацыі музеяў Гомельскай вобласці

10.55 – 11.05

ДГКУ “Гомельскі палацава-паркавы ансамбль”.
Прэзентацыя “Археалагічнае “Золата”.

11.05 – 11.15

Установа “Гомельскі абласны музей ваеннай славы”.

Прэзентацыя “Адукацыйная комплексна-мэтавая музейная праграма “Вялікая Айчынная... Беларусь памятае”.

11.15 – 11.35

ДУК “Веткаўскі музей стараабрадніцтва і беларускіх традыцый імя Ф.Р. Шклярава”.

Культурна-адукацыйны праект “Спазнай гісторыю

10.22 – 10.30

УК «Витебский центр современного искусства». «Витебский центр современного искусства» (обзор). «Создание Музея истории ВНХУ».

10.30 – 10.40

ГУК «Глубокский историко-этнографический музей».

«Вишнёвая столица» Беларусі.

10.40 – 10.50

УК «Музей истории и культуры г. Новополоцка». «От прошлого к настоящему».

10.50 – 10.55

ГУ «Бегомльский музей народной славы». «Листая страницы уникальной летописи».

Презентации музеев Гомельской области

10.55 – 11.05

ГИКУ «Гомельский дворцово-парковый ансамбль». Презентация «Археологическое «Золото».

11.05 – 11.15

Учреждение “Гомельский областной музей военной славы”.

Презентация «Образовательная комплексно-целевая музейная программа «Великая Отечественная... Беларусь помнит».

11.15 – 11.35

ГУК «Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г. Шклярова».

рукамі”.

11.35 – 11.45

ДУК “Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей”.

“Звычай і традыцыі шляхты XIX стагоддзя”.

11.45 – 12.00

ДУК “Мазырскі аб’яднаны краязнаўчы музей”.

“Шляхецкія забавы” (паказальныя паядынкі ўдзельнікаў клуба гістарычнага мадэлявання і фехтавання “Шатун”).

12.00 – 12.05

ДУК “Светлагорская карцінная галерэя “Традыцыя” імя Германа Пранішнікава”.

Прэзентацыя “Міхаіл Пранішнікаў”.

Прэзентацыі музеяў Мінскай вобласці

12.05 – 12.15

ДУ “Валожынскі краязнаўчы музей”.

Мультымедычная прэзентацыя «Бенядыкт Тышкевіч – фотамастак з Налібоцкай пушчы».

12.15 – 12.25

ДУК “Жодзінскі краязнаўчы музей”.

Мультымедычная прэзентацыя “Летапіс музея – наша гісторыя”.

Культурна-адукацыйны праект «Познай історію рукамі»

11.35 – 11.45

ГУК «Жлобинский историко-краеведческий музей».

«Обычай и традиции дворян XIX века».

11.45 – 12.00

ГУК «Мозырский объединенный краеведческий музей».

«Шляхетские забавы» (показательные поединки участников клуба исторического моделирования и фехтования «Шатун»).

12.00 – 12.05

ГУК «Светлогорская картинная галерея «Традиция» им. Германа Прянишникова».

Презентация «Михаил Прянишников».

Презентации музеев Минской области

12.05 – 12.15

ГУ «Воложинский краеведческий музей».

Мультимедийная презентация «Бенедикт Тышкевич – фотохудожник из Налибокской пуши».

12.15 – 12.25

ГУК «Жодинский краеведческий музей».

Мультимедийная презентация «Летопись музея – наша история».

Прэзентацыі музеяў Магілёўскай вобласці

12.25 – 12.30

УК “Магілёўскі абласны краязнаўчы музей імя Е.Р. Раманава”.

Праект “Казкі Е.Р. Раманава”.

12.30 – 12.40

УК “Магілёўскі абласны мастацкі музей імя П.В. Масленікава”.

Прэзентацыйная праграма «Ажыўшыя партрэты».

12.40 – 12.47

УК «Мсціслаўскі раённы гісторыка-археалагічны музей».

Прэзентацыйная праграма “Аднаўленне гістарычнай забудовы на Замкавай гары з элементамі музеефікацыі”.

12.47 – 12.55

УК “Бабруйскі краязнаўчы музей”.

Прэзентацыйная праграма «Тэатральная ідылія. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Станіслаў Манюшка».

12.55 – 13.05

ДУК “Бабруйскі мастацкі музей”.

Прэзентацыйная праграма “А. Рабкін. Бабруйск – горад майго дзяцінства».

13.05 – 13.12

ДУК “Быхаўскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей”.

Прэзентацыя музейнага квеста “Адкрой для сябе музей!”

Прэзентацыі музеяў Могілёўскай вобласці

12.25 – 12.30

УК «Могілёўскі абласны краеведчы музей ім. Е.Р. Раманава».

Праект «Сказкі Е.Р. Раманава».

12.30 – 12.40

УК «Могілёўскі абласны мастацкі музей ім. П.В. Масленікава».

Прэзентацыйная праграма «Ожившие портреты».

12.40 – 12.47

УК «Мстиславльскі раённы гісторыка-археалагічны музей».

Прэзентацыйная праграма «Воссоздание исторической застройки на Замковой горе с элементами музеефикации».

12.47 – 12.55

УК «Бабруйскі краеведчы музей».

Прэзентацыйная праграма «Тэатральная ідылія. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і Станіслаў Манюшка».

12.55 – 13.05

ДУК «Бабруйскі мастацкі музей».

Прэзентацыйная праграма «А. Рабкін. Бабруйск – горад майго дзяцінства».

13.05 – 13.12

ДУК «Быховскі раённы гісторыка-краеведчы музей».

Прэзентацыя музейнага квеста «Открой для себя музей!».

13.12 – 13.20

ДУК “Хоцімскі раённы гісторыка-краязнаўчы музей”.

Прэзентацыйная праграма “Абрады Хоцімскага раёна”.

Прэзентацыі музеяў, кампаній, партнёраў

13.20 – 13.35

Музей Падляскі ў Беластоку (Рэспубліка Польшча).

Мультымедычная прэзентацыя “Таямнічы рушнік – спроба аднавіць нашу ідэнтычнасць”.

13.35 – 13.45

Фонд развіцця Брэсцкай крэпасці.

“Як зрабіць гісторыка-культурную спадчыну цікавай для бізнеса?”

13.45 – 14.00

ДНУ «Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі».

«Электронныя аўдыягіды для экспазіцый, выстаў, адкрытых і закрытых тэрыторый».

14.00 – 14.10

ТАА «Радио Гид».

“Лічбавае радыяабсталяванне для экскурсій і канферэнцый”.

14.10 – 14.13

13.12 – 13.20

ГУК «Хотимский районный историко-краеведческий музей».

Презентационная программа «Обряды Хотимского района».

Презентации музеев, компаний, партнеров

13.20 – 13.35

Музей Подляский в Белостоке (Республика Польша).

Мультимедийная презентация «Таинственный ручник – попытка возродить нашу идентичность».

13.35 – 13.45

Фонд развития Брестской крепости.

«Как сделать историко-культурное наследие интересным для бизнеса?»

13.45 – 14.00

ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

«Электронные аудиогиды для экспозиций, выставок, открытых и закрытых территорий».

14.00 – 14.10

ООО «Радио Гид».

«Цифровое радиооборудование для экскурсий и конференций».

14.10 – 14.13

УП «Мингорсправка».

Презентация «Карта гостя. Города и регионы Беларуси».

<p>УП “Мінгарспраўка”.</p> <p>Прэзентацыя “Карта гасця. Гарады і рэгіёны Беларусі”.</p> <p>14.13 – 14.30</p> <p>ТАА «БелДизПроект».</p> <p>“Інавацыйнае абсталяванне і новыя прыёмы ўдалай прэзентацыі аб’ектаў/экспанатаў. Работа з наведвальнікамі”.</p>	<p>14.13 – 14.30</p> <p>ООО «БелДизПроект».</p> <p>«Інновацыйнае абсталяванне і новыя прыёмы удачнай прэзентацыі аб’ектаў/экспанатаў. Работа з посетіцелямі».</p>
---	--